



Абшурент-2010

# ПУНКТЫ РЕГІСТРАЦЫЎ ДЗЯРЖАЎНАГА РАЙВЫКАНКАМА ПЕРШАГА РАЎНДА РЭПЕТЫЦЫЙНАГА ТЭСЦІРАВАННЯ



Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

## Г. МІНСК

№ п/п	Установа адукацыі	Месяца размяшчэння пункта рэгістрацыі, тэлефон
1	УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт»	г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 4, к. 116, тэл. 209 54 06
2	УА «Інстытут бесперапыннай адукацыі» Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта	г. Мінск, вул. Маскоўская, 15, к. 43, тэл. 222 80 10
3	Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі	г. Мінск, вул. Гікалы, 9, к. 422, тэл.: 293 86 49, 293 80 40
4	Міжнародны дзяржаўны экалагічны ўніверсітэт імя А.Д. Сахарова	г. Мінск, вул. Даўгабродская, 23, к. 107, тэл. 230 73 72
5	Беларускі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт	г. Мінск, пр. Незалежнасці, 65, тэл.: 237 39 25, 292 38 42
6	Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны ўніверсітэт	г. Мінск, пр. Незалежнасці, 99, тэл.: 267 05 92, 267 72 68
7	Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт On-line рэгістрацыя	г. Мінск, вул. Захарова, 21, к. А, аўд. 214, тэл. 284 81 43
8	Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт	г. Мінск, пр. Партызанскі, 26, к. 1, аўд. 1205, тэл. 209 78 15
9	Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка	г. Мінск, вул. Савецкая, 18, тэл.: 200 94 17, 200 92 04
10	Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт	г. Мінск, вул. Свядлова, 13а, тэл.: 227 73 89, 227 07 78
11	Мінскі дзяржаўны політэхнічны каледж	г. Мінск, пр. Незалежнасці, 85, тэл.: 292 12 34, 292 81 05
12	Мінскі дзяржаўны аўтамеханічны каледж	г. Мінск, вул. Сацыялістычная, 5, тэл. 243 19 88
13	Мінскі дзяржаўны гандлёвы каледж	г. Мінск, вул. Усходняя, 183/43, тэл.: 262 46 16, 237 58 99

## АНДРЭЮ АРАМНАВУ ЗБІРАЮЦА ВЯРНУЦЬ СТЫПЕНДЫЮ

Больш за паўгода рэкардсмен свету па цяжкай атлетыцы мае заробак звычайнага беларускага дворніка

Стыпендыю, а гэта каля 15 мільёнаў беларускіх рублёў, шангісту абрэдзілі за правапарушэнне, пра якое ўся Беларусь даведалася ў сакавіку гэтага года. Андрэй няўдала «замачыў» новую кватэру, якую атрымаў за залаты медаль пекінскай Алімпіяды. Міліцыя спыніла аўтамабіль Арамнава.



Шангіст быў невяржывы. Наступствы сталіся цяжкімі — Арамнаву не толькі прысудзілі штраф у 5 мільёнаў 200 тысяч беларускіх рублёў, але і перасталі выплачваць стыпендыю.

У пачатку ліпеня «Звязда» надрукавала інтэрв'ю з Андрэем Арамнавым, у якім шангіст упершыню чыра пакаяўся перад беларусамі за свае «дзіцячыя паводзіны». Адзінае, чаго не зразумеў рэкардсмен свету, чаму перасталі выплачваць стыпендыю. Усё ж далі яе за залаты алімпійскі медаль, які ніхто ў Арамнава не канфіскаваў.

І вось нарэшце застаўся адзін крок да аднаўлення справядлівасці — стыпендыю збіраюцца вярнуць.

— Па-праўдзе, у мяне цалкам скончыліся грошы на жыццё, няма ніякага настрою, — распавядае Андрэй Арамнаў «Звяздзе». — Я ледзьве не напісаў заяву пра звальненне з нацыянальнай каманды. Без заробку мне цяжка нармальна праіснаваць. Усё ж я перасансаваў свае паводзіны, мне было вельмі сорамна, пакаранне я атрымаў сур'ёзнае. Але, нягледзячы на гэта, зарплата мне прыходзіла такая: то 226 тысяч, то каля 400 тысяч. Зарабляў, як звычайны дворнік. Нарэшце мне паабяцалі вярнуць стыпендыю. Кажуць, што пачнуць яе выплачваць з наступнага месяца — лістапада.

У суботу Андрэй Арамнаў выступіць на чэмпіянаце Беларусі па цяжкай атлетыцы. Спальніцкіх пачуццяў а 11-й гадзіне ў сталічным спарткомплексе «Спартак». Галоўны трэнер зборнай Беларусі Аляксандр Ганчароў таксама пацвярджае, што Арамнаў асанаваў свае памылкі, змяніў да лепшага і ўвогуле стаў больш дарослым і разумным чалавекам.

— Я ў добрай форме, хутка чэмпіянат свету ў Карзі, а ўвесну чэмпіянат Еўропы ў Беларусі, — працягвае Андрэй Арамнаў. — Тут, на вачах у беларусаў, я збіраюся пабываць у сваёй саветскай рэкард. Толькі настрой пакуль дрэнны. Можаце так і напісаць, што няма стымму. А я вельмі хачу добра жыць у сваёй краіне і праславіць Беларусь на ўвесь свет.

Нагадаем, што Андрэй Арамнаў — лепшы спартсмен Беларусі мінулага года і найлепшы шангіст свету сярод усіх вагавых катэгорый. Яўген ВАЛОШЫН.

## СВЯТА З САЛДАЦКАЙ КАШАЙ

У гэтую суботу мінскія вартаўнікі правапарадку дадуць магчымасць сталічным жыхарам і гасцям горада цікава правесці час на 33-й камбанаванай эстафеце, спальніцкай якой прайдуць на тэрыторыі Маскоўскага раўня ў скверы паміж праспектам Любімава і вуліцай Касманаўта.

Як паведаміў карэспандэнту «Звязды» ў аддзяленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУУС Мінгарвыканкама, у міліцэйскай эстафеце возьмуць удзел прадстаўнікі ўсіх дзевяці раённых упраўленняў унутраных спраў і іншых падраздзяленняў ГУУС Мінгарвыканкама, а таксама ўнутраных войскаў. Спартыўная праграма, у якой міліцэйскія атлеты будуць спальнічаць у прафесійным спрыце, сіле і выносливасці на 9 этапах эстафеты, уключае пачэцнае ў 11 гадзін. Тым часам глядачы і бальшчыкі змогуць атрымаць кансультацыі супрацоўнікаў Дзяржаўнага спецыяльнага атрада, уажае гэтай свята будзе прапанаваны пррысутнасці стэнды службы міліцыі, эстрадная праграма, паказальныя выступленні супрацоўнікаў палка міліцыі спецыяльназначэння, а таксама байцоў ваіскавай часці 5448 і кінолагіа са службовымі сабакамі, выстава ўзбраення, спецыяльныя сродкі і тэхнікі. На свеце можна будзе пачаставацца і салдацкай салдацкай кашай, а таксама ацаніць асартымент гандлёвай радоў ад мінскіх крамаў і прадпрыемстваў грамадскага харчавання. Ігар ГРЫШЫН.

# ЧЫРВОНАЯ

## МІНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ

Установа адукацыі	Месяца размяшчэння пункта рэгістрацыі, тэлефон
Барысаўскі дзяржаўны політэхнічны каледж	г. Барысаў, вул. Гагарына, 68, тэл.: 8(0177) 74 49 51, 74 48 02, 75 25 78
Маладзечанскі дзяржаўны політэхнічны каледж	г. Маладзечна, вул. Цэнтральная, 2, тэл.: 8(01773) 7 77 32, 7 18 63, 7 10 32
Аддзел адукацыі Любанскага райвыканкама	вул. Першамайская, 24а, тэл. 8(01794) 5 15 44
Аддзел адукацыі Маладзечанскага райвыканкама	вул. Прытыцкага, 5, к. 14, тэл. 8(01733) 7 08 97 п.л. Цэнтральная, 2, тэл.: 8(01773) 7 18 63, 7 00 72
Аддзел адукацыі Чэрвеньскага райвыканкама	пл. Свабоды, 1, тэл. 8(01714) 5 59 83
Аддзел адукацыі Капыльскага райвыканкама	вул. Горкага, 36, тэл. 8(01719) 5 45 45
Аддзел адукацыі Мядзельскага райвыканкама	пл. Шаранговіча, 2, тэл.: 8(01797) 5 51 97, 5 55 85
Аддзел адукацыі Дзяржынскага райвыканкама	вул. Ленінская, 21, тэл. 8(01716) 6 54 46
Аддзел адукацыі Клецкага райвыканкама	вул. Маякоўскага, 10, тэл.: 8(01793) 5 32 47, 5 55 61
Аддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама	вул. Савецкая, 1, тэл. 8(01770) 5 90 17

## БРЭСЦКАЯ ВОБЛАСЦЬ

Установа адукацыі	Месяца размяшчэння пункта рэгістрацыі, тэлефон
Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт	вул. Маскоўская, 267, тэл.: 8(0162) 42 70 71, маб. 8(033) 606 66 16

## ВІЦЕБСКАЯ ВОБЛАСЦЬ

Установа адукацыі	Месяца размяшчэння пункта рэгістрацыі, тэлефон
Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт	пр. Маскоўскі, 72, тэл. 8(0212) 47 72 34
Плоцкі дзяржаўны ўніверсітэт	вул. Блахіна, 29, тэл. 8(0214) 53 05 35

## ГРОДЗЕНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ

Установа адукацыі	Месяца размяшчэння пункта рэгістрацыі, тэлефон
Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы	вул. Кастрычніцкая, 5, аўд. 102, 106 тэл.: 8(0152) 73 01 01 (штамтальны), 74 14 86

## ГОМЕЛЬСКАЯ ВОБЛАСЦЬ

Установа адукацыі	Месяца размяшчэння пункта рэгістрацыі, тэлефон
Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт імя П.В. Сухого	г. Гомель, пр. Кастрычніка, 48, тэл. 8(0232) 47 52 74

## МАГІЛЁўСКАЯ ВОБЛАСЦЬ

Установа адукацыі	Месяца размяшчэння пункта рэгістрацыі, тэлефон
Беларуска-Расійскі ўніверсітэт	пр. Міру, 43, аўд. 221, тэл. 8(0222) 25 36 03
Бабруйскі філіял Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта	г. Бабруйск, вул. Сацыялістычная, 90, тэл. 8(0225) 52 21 95

Аплата за ўдзел у тэсціраванні па адным вучэбным прадмеце ажыццяўляецца ў любым аддзяленні ААТ «ААБ Беларусбанк» у суме 16 100 беларускіх рублёў. Атрымальнік — УА «Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў», разліковы рахунак № 3622934510021 філіял № 529 «Белсувязь» ААТ «ААБ Беларусбанк» г. Мінска, код 720, УНП 190194148. РІКВ не адказвае за якасць і змест тэстаў для тэсціравання, якое праводзіцца іншымі (не названымі ў гэтым спісе) установамі.

## ГРАН-ПРЫ «ТЭАТРАЛЬНАГА КУФРА» — У БЕЛАРУСАЎ

Галоўны прыз VI міжнароднага фестывалю студэнцкіх тэатраў «Тэатральнага куфр-2009», які ўручаецца па выніках рэйтынгавага галасавання глядачоў — атрымаў спектакль «Зімы не будзе» тэатра «На балконе» Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Нагадаем, што праграма фестывалю ўключала 22 пастановы тэатральных калектываў з Беларусі, Расіі, Англіі, Бельгіі, Літвы, Мексікі, Сербіі, Германіі, Ірана, Польшчы, Латвіі, Турцыі, Эстоніі і Славеніі.

Па меркаванні прафесійнага міжнароднага журы, самай яркай актрысай стала Джэсіка Харыет Бэйлі, якая іграла ў спектаклі «Шкада, што яна не распустыцца» незалежнай тэатральнай кампаніі UWE Брыстольскага ўніверсітэта (Вялікабрытанія). Яна атрымала прыз за

лепшую жаночую ролю. А яе калыжанка па пастановцы Вікторыя Эмілі Обры-Рыс ўзнагароджана прызам за лепшую жаночую ролю другога плана.

Прыз за лепшую мужчынскую ролю было вырашана аддаць Яўгену Фомчанкаву (спектакль «Салдаці!» мінскага незалежнага тэатра-студыі «Люстэрка»). Лепшым рэжысёрам стаў Уладзімір Цвель (спектакль «Урок» акадэмічнага тэатра «Blanko Krsmanovic» Бялградскага ўніверсітэта). Прыз за лепшую сцэнаграфію быў уручаны Расеі Крысчынаўце (спектакль «Цень» тэатра-студыі Вільнянскага тэхнічнага ўніверсітэта). Работа ў тым жа літоўскім спектаклі Арнаса Пяткевічу была ўдастоена ўзнагароды за лепшую мужчынскую ролю другога плана.

Надзея НИКАЛАЕВА.

# «Дома ўсім раскажам, якія ў Беларусі надзейныя камбайны і трактары, добразычлівыя людзі і багатая бібліятэка»

Маладыя вучоныя з Рэспублікі Казахстан прыехалі ў Беларусь, каб пазнаёміцца з асаблівасцямі развіцця сельскай гаспадаркі

Усё пачалося з таго, што ў Брэсце прайшло чарговае пасяджэнне Міжрадавай беларуска-казахскай камісіі па развіцці супрацоўніцтва. Там абмяркоўвалася, у тым ліку, пытанне магчымай стажыроўкі казахскіх маладых вучоных на базе Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў АПК БДАТУ. Пасяджэнне адбылося напрыканцы чэрвеня. І ўжо ў верасні група з пяці чалавек, накіраваная Інстытутам павышэння кваліфікацыі «Міжнароднай прафесійнай акадэміі» Туран-Профі», завітала ў Мінск.

— Нас вельмі цёпла прынялі, — расказвае прадстаўнік Алма-цінскага тэхналагічнага ўніверсітэта Есмурат МАЦЕЕУ. — Размясцілі ў добрым інтэрнаце. Там ёсць усё, і галоўнае — побач цудоўны стадыён, што для людзей, якія ядуць здаровы лад жыцця, вельмі важна. Горад чысты, зялёны, вакол добразычлівыя людзі. У каго што ні спытаць — заўсёды спыняцца, патлумачыць, падкажуць.

— У Жодзіне, які наведваў у межах вучэбнай праграмы, спрабавалі злавіць таксі, — дадае навуковы супрацоўнік Казахскага НДІ бульбаводства і агародніцтва Дзінара ШАРЫПАВА. — Малады чалавек убачыў, што мы не мясцовыя, спыніўся, выклікаў таксі і толькі перакананыся, што ў нас усё ў парадку, пайшоў па сваіх справах.

— Вельмі ўразіла Беларуска сельскагаспадарчая бібліятэка, — адзначыла старшы выкладчык Казахскага агра-тэхнічнага ўніверсітэта імя Сейфулліна Халіма МУРСАЛАВА. — Там, склалася ўражанне, можна знайсці любую інфармацыю.

Галымжан Абуоў, Баўыржан Жакеў, Есмурат Мацеў, Халіма Мурсалава і Дзінара Шарыпава ўпершыню ў Беларусі і вельмі рады, што атрымалі магчымасць ажно на працягу месяца глядзець, аналізаваць і вучыцца ўсяму самому лепшаму.

— Мы не столькі займаемся ў класах, колькі выязджаем у розныя гарады і вёскі рэспублікі, дзе знаёмімся з досведам ядучых сельскагаспадарчых арганізацый, прадпрыемстваў, якія вырабляюць сельскагаспадарчую тэхніку, — кажа Есмурат Мацеў. — Адным словам, праграма ў нас насычаная, і паўсюль нас прымаюць як сваіх. Вельмі хочацца трапіць на Гомсельмаш, туды, дзе вырабляюць камбайны «Палесце». Ужо неаднаразова чую станочную водку пра гэту тэхніку, але хочацца пабачыць усё на свае вочы. Ведаецца, якасць вашай тэхнікі не выклікае сумненняў. У нас да гэтага часу на палях можна убачыць МТЗ 80-га года выпуску. І ніякія паломкі ім не страшны. Парамантуюць — і зноў у поле.

Адзначылі госці і тое, што на беларускіх палях пераважае айчынная тэхніка.

— У нас жа ў Казахстане большасць імпартаў, у прыватнасці расійскай, — кажучы яны. — Сваёй мала. А машынабудаванне для перапрацоўкі — дык і наогул няма. У Беларусі сельская гаспадарка развіваецца, аб гэтым сведчыць, у прыватнасці высокая ўраджайнасць. У нас жа правесці



Надзея ДРЫПА.

## КАШТАРЫС

На набіццё ўсёй неабходнай ваеннай формы ў вас пойдзе: мінімум 215 тысяч і максімум 320 тысяч рублёў (хоць пры жаданні выдаткі могуць быць большымі).

1) Фуражка камуфляжная (BYR 17.000) — неабходная рэч, калі пры палівах занятках, так і пры стаянні на тумбанцы.

2) Нашывыца з абазначэннем факультэта (BYR 2.000) — абавязковая штука! Найхутчэй, вам яе абмяняюць на грашовыя адзнакі на самым ваенным факультэце.

3) Падыўка «Каўнерык» (BYR 670) — што скажаць: «Па сталеце належыць!» Гэтую здзіўную штучку, якую трэба мыць перад кожным днём «ваенкі», можна зрабіць і ўласнаручна са звычайнай бялізны.

4) Куртка камуфляжная (BYR 35.000 — 70.000) — як і штаны вельмі зручны элемент ваіскавой формы, якую можна выкарыстоўваць і ў паўсядзённых умовах. Найбольш зручна з хольскай і памераш кішэню. У дадатак, варты сказаць, курткі бываюць як на гузіках, так і на маланцы, а таксама звычайная і лічбавая (новая мадэль).

5) Рэмень (BYR 45.000) — без яго ніяк, бо і штаны будуць спадаць, і кашу за адсутнасцю сякеры ў экстраэматычных сітуацыях зварыць нельга будзе! Яны бываюць некалькіх відаў, але лепш набываць без блякі, бо калі наадварот, дык прыдзіркі камандзіраў да дрэннай чысткі забяспечаныя. Да таго ж яны больш зручныя, бо можна падагнаць пад свой памер.

6) Штаны камуфляжныя (BYR 25.000 — 60.000) — прадаюцца ў камплекце з верхняй курткі. Проста зручна: нават калі вы не навуцаецеся на ваенным факультэце, вельмі карысна ў нейкіх тэхнічных працах ды ў шматдзённых вандронках.

7) Берцы (BYR 90.000 — 120.000) — зручны армейскі абутак, дзякуючы якому вашы ногі заўжды будуць сухімі і часткова абароненымі ад важных прадметаў. Пры выбары берцаў найперш звяртайце ўвагу на камфартнасць, каб яны задуха не ціснулі, але і не боўталіся — мазалі не вельмі прыемная рэч. У гэтым сэнсе, падаецца, можна ахвяраваць нават дадатковымі 30 тысамі.

## КАРЫСНЫЯ ВЫСНОВЫ:

1. Праходзіць медыцынскую камісію для пастануплення вярта ў снежны-лютым, каб не спазніцца (хоць, як паказала практыка, тэрміны пастануплення могуць пераносіцца нават на два-тры месяцы).

2. Шукаць форму лепш улетку, калі попыт малаенкі, а прапанова наадварот дастаткова.

3. Лепш тэлефанаваць, чым крочыць!

4. Чым дарэй, тым лепш (часам спраўды так — асабліва гэта датычыцца берцаў!).

5. Сярод іншых неабходных рэчаў было б няблага набыць і пляшку, каб застацца жывым падчас засушлівых вандровак.

6. Лепш за усё замовіць ваенную камуфляжную (!) форму па сваіх габарытах.

Фота Аліксея КУЛЬБІЦКАГА.